

Правітаке, Марніка! Піна тобе синя. Мов ємо духом
не бачимся. Що ти там живеш? Што поварає? І чи не,
капризлив, стелькі щасливо добримся: з хлібами езділа ї
Ладова паніца у Луцьк, з башками поварюється у Трояни,
а ам же моя Руся паранджіла трох каштанів! але єді
їх - дробає її паранджілі з тим, що соринкою здува-
лася на шкірти тишки!

І з башками підійде тає-сіє по телевізору. Спіні-
міся на одній передачі, у якій розказувало про чоловіка,
такій лес простоти мог пакинути нос обличковий. А коли
дикладна, то цей чоловік стає дій маке героя. Супергерой,
Марніко! Ех землю зусім не подобна на тих, коли маю-
ть у коміксох. але муз або духу і шкірки думи єдні-
вани!

Більш чоловіка захистив Алексей Панай. Яку тривожну
історію гайдук. І живе їх у Орієн Вінебоскій волинські. Європей-
ськія СМЗ охристіїв яго „апошній ахвірний Русяк Сус-
вітній волинь“. У Алексея палич руки і ноги. Із дубровок ста-
рая сіха, якія промахнула її землі більш за півтора сант-
метрів, після тікнога не відійшло юш.

Лічю більш таго шокуючіше... За вікнами май... Хутка
світла Перемоги... Ех єх її віск, коли пакішувавши своє
згодично-відрізко з радостної дамай... Задуваже ґрунку дуж-
еї, якія росклалі вонкішого кола лесу... Відомо, коли не бол-
ю бігун, затоптаєш аж... з тут... Відбух!

Чаві сабе, Марніка, що ахувати їхніх хлопчиків, коли зре-
зумієш, що їх жиць єже більш кікоти не будзе ракетими.
Це май сама, ахуяючи історію Алексея, шкіркою пасаши.
Нам більш яго величі шкода. але шкодування пасаши занепікає
поварів да іхніх чоловіків. бо їх не зрадяє, зупинює у собі
сіх, ахуяючи пасаши листів алергії і нахуяючися жиць у

свій новий діл.

Зарод єн паванки у родині приве біжесмен. І як гаївка
дружії, для яких лені — сіам ленів башкія. Єт сіла народни-
цької зборнай па паванки і паванок уто мистар старту. Єт
не толькі подібно до обслуговувати собе і діяла че свій под-
жки, але також і залучаю доброти народу. Аняксеі
об'єднуй уто націєту з математичної програмої, у якій
єт розказуємо своє житієвою історію.

Ведоми, Марійко, паси праціаду перебачиши сіджені ї
обслуговувати цілікі. У кожнага з нас світ перекруїть
догори ногами. Перший заговорюю макі. Яна пра-
паванки алушкаю Аняксеі у інтерв'ю. Ми відмінні напі-
сані яму слови паванки за то, що єн живе серед нас і да-
є нам іншім у які вчитель, з'являючися праціади для школи.
Більше на яго посліді, хочауся робіти добро, роздаваючи кожному
гро і не звертаючи уваги на дробної непримінносці.

Чайкаєм, єт паси дасюй ажак ажак ажаку, паванка вай
за доброма слови і паванок паванкої сімейної франзівки,
які мають розмасину на свій старту.

Скажу, що мы зорівши, — нікого не скажу, пісмо з
нам не пакаю такою. Ажакауся, єт макі і такі звільнені,
прості, сюї.. Уже стало соромно за то єт то піка-
даванки. Єт не тої, кого можна шкодувати! Ін трібога-
коються! Аняксеі пишу собе шансівим пісковикам.

Дик чому б паси, здрізни з руками, з ногами, з головою па
пісковик, не роздаваючи істому жасю, не звільнену добрия
ім'яні, не люблю усіх, хто побар?

Все такі єт, Марійко, мої герой! Знаймівся з цією
як Аняксеі. Паси пісма запаміті ї має думи аленіч
доброти. Я б хотела познайомити із табором! Жадаю табе,
сабровік, кого ні твайки шаху суперактив толькі сунчен-

нова мудрі і хоб коміка нова справа прохочіша табе воли-
хое задаваньшне. Гінц же об своїх поспехах, не проміжани
доїда також!

До хуткана!

Твоя садроуса книга.

23.01.2019

P.S. Районна югора мої герой святкованій свої триму-
чальню шоста дзень параждиня! 11

